

ВОДЗЫУ

кандыдата філалагічных науок, дацента
Бутырчык Ганны Міхайлаўны

на аўтарэферат дысертациі Рамана Генадзевіча Жытко
«Мастацкае ўвасабленне метафізічнай рэфлексіі пра Нішто
ў літаратуры мадэрнізму і постмадэрнізму»,
прадстаўленую на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных
науок (спецыяльнасці 10. 01. 08 – тэорыя літаратуры. Тэксталогія)

Актуальнасць прапанавай Раманам Генадзевічам дысертациі вынікае з яе міждысцыплінарнага дыскурсу і абумоўлена сукупнасцю некалькіх аспектаў: тэарэтыка-літаратурнага, гісторыка-літаратурнага, культуралагічнага/эстэтычнага/філасофскага і прагматычнага. У межах заяўленай спецыяльнасці раскрыццё спосабаў мастацкай рэпрэзентацыі катэгорыі Нішто ў літаратурных тэкстах дазваляе не толькі ўдакладніць рэлевантныя кампаненты мадэрнісцкай і постмадэрнісцкай паэтык, выявіць іх адметнасць у параўнальна-тыпалагічным аспекте, але і прапанаваць метадалогію літаратуразнаўчага даследавання корпусу тэкстаў, аб'яднаных разнастайнымі формамі мастацкага ўвасаблення метафізічнай рэфлексіі пра Нішто. У гісторыка-літаратурным рэчышчы падобны фармат спрыяе глыбейшаму разуменню творчасці таго ці іншага аўтара ў кантэксце эпохі і/ці ў дачыненні да пэўнага напрамку ды паэтычнай сістэмы. Аналіз значнай колькасці мастацкіх тэкстаў розных нацыянальных літаратур пашырае параметры даследавання катэгорыі Нішто ў культуралагічным і філасофска-эстэтычным планах, напрыклад, праз выяўленне новых бінарных апазіцый, новых форм мастацкай рэпрэзентацыі архетыповых універсалій ці праз нечаканыя дэканструкцыі ўсталых літаратурных мадэляў. Выяўленне на ўзорынях вобразна-матывацыйнай, просторава-часавай і інш. сістэм розных форм мастацкага мадэльвання, для якога істотнай з'яўлецца катэгорыя Нішто, паспрыяе пашырэнню інтэрпрэтацыйнага поля гэтай катэгорыі ў гуманітарных науках. Прагматычны аспект знітаваны з практычнай значнасцю вынікаў працы: яна спрычыніць прырашчэнне ведаў у фундаментальных даследаваннях катэгорыі Нішто ў гуманітарных науках, матэрыялы дысертацийнага даследавання могуць стаць асновай акадэмічнага спецкурса па тэорыі літаратуры і іншых літаратуразнаўчых курсаў.

Навуковая навізна дысертациі, акрамя некаторых вышэй адзначаных параметраў, заключаецца ў выяўленні анталагічнай, гнасеалагічнай і аксіялагічнай спецыфікі метафізічнай рэфлексіі пра Нішто ў мастацкіх тэкстах мадэрнізму і постмадэрнізму. Назіранні аўтара дысертациі, палажэнні, якія выносяцца на абарону, і высновы ўгрунтаваны на глыбокім сістэматычным асэнсаванні навукова-крытычнай літаратуры, якая ўключае

працы па філасофіі, культуралогіі, эстэтыцы і, перад усім, вялікі корпус літаратуразнаўчых даследаванняў, у тым ліку і айчынных (беларускіх) навукоўцаў.

Заяўленая метадалогія адпавядае прадмету і аб'екту. Адбор аўтараў і тэкстаў уяўляеца рэпрэзентатыўным для ілюстрацыі тэарэтычных палажэнняў дысертациі. Відавочна, што асновай для даследавання паслужыла руская літаратура, але разам з тым Раман Генадзевіч слушна апелюе да творчасці Г. Гесэ, Х. Л. Борхеса, А. Б. Касарэса, М. Уэльбека і У. Эка. У досыць прадстаўнічай выбарцы аўтараў і тэкстаў у дадзенай працы мне асабіста не хапіла беларускага кантэксту. Так, напрыклад, на с. 9 Раман Генадзевіч гаворыць пра матывы знішчэння, распаду, знікнення, згадвае локусы пустэчы, стэпу, спусцелага дому, закінутых могілак. Гэта выклікае неадступную асацыяцыю з распаўсюджаным матывам раскіданага гнязда ў беларускай літаратуры 1 чвэрці XX стагоддзя – матывам, які праастае і ў беларускую літаратуры XXI стагоддзя. І такіх момантаў у рэфераце досыць многа. Разам з тым, на с. 2 аўтарэферата дысертант сцвярджае, што матэрыялам дысертациі з'яўляюцца празаічныя і паэтычныя творы менавіта рускай і замежнай літаратуры.

Аўтарэферат пакідае адчуванне добрай структураванасці работы, сістэмнага і пісьменнага выкладання матэрыялу. Так, напрыклад, на с.12, скандэнсавана пададзены дэтэрмінанты мадэлявання хранатопа ў постмадэрнісцкім тэксле: расслаенне, дэцэнтрацыя, віртуалізацыя, дэструкцыя і г.д. і іх кароткая расшыфроўка. Назвы раздзелаў і матэрыял, сцісла выкладзены ў іх, добра карэлююць і даюць добрае агульнае ўяўленне пра дысертацию.

Разам з тым, у рэфераце ёсьць характэрны для падобных работ момант. Напрыклад, 2 палажэнне, якое выносяцца на абарону (с.3), слова ў слова паўтараеца на старонцы 7. Зрэшты, гэта адзіны паўтор заўважаны ў рэфераце.

Работа не выклікала якіх-небудзь сур'ёзных заўваг прынцыповага характару. У рэчышчы навуковай дыскусіі хацелася б прапанаваць Раману Генадзевічу прывесці прыклады мастацкага ўвасаблення метафізічнай рэфлексіі пра Нішто ў іншых мастацкіх сістэмах, калі для іншых мастацкіх сістэм падобная рэфлексія характэрная. У рэфераце катэгорыі Нішто і Пустэча часта ўзаемазамяняльныя. Аўтар слушна адзначае, што і ў філасофіі гэтыя паняткі да канца не размежаваныя. А як сам Раман Генадзевіч размяжоўвае Нішто і Пустэчу? І мастацкае ўвасабленне метафізічнай рэфлексіі якіх іншых катэгорый бачыцца даследчыку перспектыўным у рэчышчы размежавання дыферэнцыяльных прыкмет і мадэрнізму і постмадэрнізму.

Паводле рэфераата перад намі прафесійна падрыхтаваная работа перспектыўнага даследчыка-філолога, які здольны абагульняць рознапланавы матэрыял і прыходзіць да несупяречлівых высноў.

Сыходзячы з аналізу аўтарэферата дысертациі, мяркую, што вучоная ступень кандыдата філагічных навук (па спецыяльнасці 10.01.08 – тэорыя літаратуры. Тэксталогія) Раману Генадзевічу Жытко можа быць прысуджаная за:

- распрацоўку і аргументаванне метадалагічных прынцыпаў даследавання катэгорыі *Nішто* ў тэксце мастацкага твора;
- выяўленне анталагічнай, гнасеалагічнай і аксіялагічнай спецыфікі метафізічнай рэфлексіі пра *Nішто* ў прасторава-часавай і вобразнаматыўнай парадыгмах мастацкіх тэкстаў і, адпаведна, аргументаванне анталагічнага (пабудова хранатопа), гнасеалагічнага (сістэма вобразаў і матываў) і аксіялагічнага (сукупнасць маркераў каштоўнаснага стаўлення літаратурнага суб'екта да светапоглядных аспектаў быцця) модусаў асэнсавання *Nішто*;
- раскрыццё спосабаў мастацкай рэпрэзентацыі метафізічнай рэфлексіі ў мадэрнісцкім (структурная, сэнсавая, каштоўнасная дыхатамія мастацкага свету; аксіялагічна амбівалентнасць *Nішто*; наяўнасць архетыповых бінарных апазіцый; карэляцыя з Сакральнай/ Трансцендэнтнай сферай, метафізічнае ўспрынняцце свету г.д.) і постмадэрнісцкім (плюралізацыя і віртуалізацыя хаатычнага часу і просторы, Пустэча як адлюстраванне проблематычнасці спасціжэння рэальнасці, страты сэнсаў, аксіялагічная нейтральнасць, іранічнае ўспрынняцце свету і г.д.) дыскурсах.

Тэкст водзіва можа быць размешчаны на сایце «Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі».

21 жніўня 2023 года

кандыдат філагічных навук,
дацэнт, загадчык кафедры
замежнай літаратуры БДУ

Г. М. Бутырчык

Онігір поступіл
в сорты по замысле дис-
сертаційной поэзії позе 31.08.2023
С отрывком ознакомлен
04.09.2023 Е.И.Жытко Р.Т.

